

## ДУМКІ САЛДАТА

Разлучыўся салдат з сваёй роднай сям'ёй,  
Развітаўся ён з домам сваім.  
Знае лес баравы, дзе дыбаў ён ступой,  
Што за думкі віліся над ім.

Замірала душа, млела сэрца яго,  
Засцілаліся вочы слязьмі.  
Кінуў жонку адну і дзяцей... на каго?  
Хоць ты з жалю разбіся вазьмі.

Разважае бядак, дом не йдзе з галавы,  
Пахілілася з гора яна.  
І, здавалася, з ім плакаў лес баравы,  
Быццам думка была ў іх адна.

У нязнанай далі мы дажджэмся чаго?  
Прападзеш, бы й на свеце не жыў.  
І не скажа ніхто, дзе магіла яго,  
Дзе ён косці свае палажыў.

Скrozь прагалін лясоў былі хмаркі відны,  
У сінім небе іх нікла руно.  
І, здавалася, з ім смуткавалі яны,  
Як-бы гора было ў іх адно.